

0711794110

(1039)

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ  
Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы

# КАРОТКАЯ ГРАМАТЫКА БЕЛАРУСКАЙ М\*\*О\*В\*Ы

У дзвюх частках

СИНТАКСІС



Мінск  
«Беларуская навука»  
2009

рай  
о-  
чай  
я-  
бі-  
ы-  
ай  
т.,  
р-  
я,  
ы  
н-  
а-  
са  
(),  
ў-  
ы  
е-  
та  
га  
ы  
/-  
ы  
/-  
к  
/-  
/-  
я  
а  
о  
3

*хочаш, панеры і сышткаў — хоць заваліся, настаўнікі — усе з вышэйшай адукацыяй* (М. Лужанін).

З фармальна-граматычнага пункту гледжання генітыўныя сказы нельга прызнаць двухсастаўнымі, бо родны склон імя не можа быць дзеянікам. Але відавочна і тое, што родны склон тут усётакі «прадмет думкі», зыходны тэматычны пункт («тэматычны дзеянік»), на які арыентуецца выказнік. Сінтаксічнае значэнне такіх сказаў адназначнае: яны выражаюць колькасную, прасторавую або часавую меру таго, што называецца ў родным склоне: *Снегу па пояс. Клопатаў безліч. Дзяцей двое.*

Сфера выкарыстання генітыўных сказаў даволі шырокая. Яны выкарыстоўваюцца ў мове мастацкай літаратуры ў асноўным у дыялагічнай і маналагічнай, эмацыянальна афарбованай мове, у публіцыстычным і размоўным стылях.

### Нячленныя сказы

Як асобны тып сказаў вылучаюцца сказы нячленныя (нерасчлянёныя, слова-сказы). У адрозненне ад двухсастаўных сказаў (што маюць састаў дзеяніка і састаў выказніка) і аднасастаўных (што маюць састаў галоўнага члена), нячленныя сказы — бессастаўныя. Яны прадстаўлены аднаслоўнымі марфалагічна нязменнымі кампанентамі, якія не могуць быць ні галоўнымі, ні даданымі членамі сказа, бо не выражаюць сінтаксічных адносін. Аднак такія канструкцыі інтанацыіна аформлены і перадаюць закончаную думку (у межах пэўнага кантэксту), што і даваляе называць іх сказамі: «*У звярыны служыши?*» — «*Ага!*» — «*То добра...*» (А. Карпюк).

Выконваючы ў мове толькі камунікатыўную функцыю (срэдку зносін), нячленныя сказы з'яўляюцца неад'емнай часткай дыялогу, чаму садзейнічае іх лаканічнасць, экспрэсіўнасць і ўзаемаабумоўленасць. Менавіта ў дыялогу кантэкст і інтанація надаюць ім закончанасць: «*Мікола!*» — «*Ну!*» — «*Хадzi сюды*» (К. Чорны).

Тое, што нячленныя сказы выражаюць толькі эмацыянальную, ваявую, экспрэсіўна-ацэнчаную рэакцыю таго, хто гаворыць, на сітуацыю, але не называюць пры гэтым ні характеристару гэтай рэакцыі, ні самой сітуацыі, абумоўлена марфалагічнымі асаблівасцямі кампанентаў, што выступаюць у якасці такіх сказаў. Гэта слова, якія не маюць намінатыўной функцыі: выклічнікі (эй, эге, ого, фі, ай, вон і пад.), часціцы (так, не, ну, хіба, няўжо і інш.), мадальныя слова (вядома, праўда, безумоўна, канечне і пад.), формулы ветлівасці (дзякую, калі ласка, бывай, выбачай, здароў), непадзельныя спалучэнні (Ды ўжо ж! Нічога падобнага! Вось табе і на!).

Нячленныя сказы могуць быць сцвярджальнымі: «*Забраў курыва?*» — «*Ага*» (А. Карпюк); адмоўнымі: «*Так жа можна прастудзіцца*». — «*Нічога, нічога, я не прамокла*» (А. Макаёнак); эмацыянальна-ацэнчаныя: «*Го, каго я бачу!*» — усклікнуў ён, пераступаючы парог каліткі (М. Ткачоў); пытальныя: *Дык што?* Загарэлася вока на апошнія яліны? (В. Карамазаў); пабуджальнія: «*Толькі — ша!*» — *Ігнат Андрэевіч прылахнуў палец да вуснаў* (І. Шамякін).

### Няпоўныя сказы

Няпоўнымі з'яўляюцца сказы, у якіх адсутнічае адзін або некалькі членуў сказа, што неабходны для выражэння закончанай думкі. Няпоўнымі лічачцамі сказы з пункту погляду іх структурнай арганізацыі пры супастаўленні з поўнымі мадэлямі, у сэнсе ж перадачы інфармацыі яны паўнацэнныя і камунікатыўна дастатковыя адзінкі (хлікабапіраючца на кантэкст ці моўную ситуацыю): *За дубою на Панскім возеры жаласна енчылі книгаўкі. Лёталі і плачали* (В. Карамазаў). «*Дакумент!*» — кінуў чырвонаармеец (Я. Колас). Пушчаныя члены сказа лёгка ўзнаймляюцца з кантэксту, але ў большасці выпадкаў пастаноўка іх на свае пазіцыі ў структуры сказа нарушшае яго лаканічнасць і выразнасць, а ў некаторых выпадках выяўляе ненатуральнасць маўлення: *Быў поўдзень. Ззяла сонца. Па небе між дубовых, з зялёнага каракуля, шапак плавалі нерухомыя аблачыны. І белыя, і шэрыя. З тых шэрых і пырскнуў дождж. Нечакана. Пад сонцам. Сляпы. Пырскнуў і хуценька суняўся. А потым зноў разахвоўціся. І сонца ззяла, і залаты дождж імжыў* (В. Карамазаў).

Апускацца могуць як даданыя, так і галоўныя члены ў двухсастаўных і аднасастаўных сказах. Самымі разнастайнымі паводле граматычнага саставу з'яўляюцца няпоўныя сказы ў дыялагічнай мове, бо тут вельмі істотныя і пазамоўныя фактары: міміка, жэсты, сітуацыя. Таму ў склад няпоўных сказаў уваходзяць толькі тыя кампаненты, якія падтрымліваюць і развіваюць далейшае паведамленне: «*А ты куды на сваім драндзеле?*» — «*На работу. Куды ж яичэ?*» — «*Па чаравіках — як да дзевак*» (В. Карамазаў).

### Эліптычныя сказы

Эліптычнымі прынята называць такія канструкцыі, структура якіх мае незамешчаную сінтаксічную пазіцыю выказніка. Эліптычныя сказы характарызуюцца семантычнай неадназначнасцю, і таму для кампенсацыі апушчанага члена патрабуюцца або ўласныя лексіка-граматычныя сродкі, або іншыя паказчыкі значэння эліптычнага сказа. Названыя сказы характэрны пераважна для твораў мастацкай літаратуры і інфармацыйна-публіцыстычных тэкстаў, а таксама для гутарковай мовы.

Паводле значэння эліптычныя сказы падзяляюцца на некалькі відаў. Найбольш паширанымі з'яўляюцца сказы са значэннем *стартальнай лакалізацыі*. У такіх сказах акалічнасці ўказваюць месца знаходжання аб'екта адносна пэўнага арыенціра: *Зноўку ў ліпавых начоўках — дзіця і песня. Толькі гайдані* (Т. Бондар). *Твае салдаты — тут, у акопах* (А. Дудараў). *Знекуль высачайу газік, пабег сургунём. На ім — дзядзька Тамаш з велічэзным снапом* (П. Броўка). *На вуліцы — радасны спеў птушак* (А. Бачыла). *Наперадзе — стары драўляны млын* (А. Машара). *За беражком — чыстая вада* (І. Мележ). *За лугам — магільнік, хмызняк і багна* (З. Бядуля). *Там, за сінім ціхім борам, — шмат засмучаных суніц* (А. Куляшоў). За дзеравяную канцавою вуліцу — *мураваны грымучы горад* (К. Чорны). Прычым акалічнасць месца ў большасці выпадкаў з'яўляецца дэтэрмінаванай і размяшчаецца ў пачатку сказа.

Таксама шматлікую группу складаюць эліптычныя канструкцыі са значэннем *актыўнага дзеяння суб'екта*. Названыя сказы звычайна ўключаюць адначасова акалічнасці і дапаўненні, якія і канкрэтызуюць значэнне апушчанага дзеяслова. Прычым падобныя эліптычныя конструкцыі паводле структуры могуць судносіцца як з двухастаўнымі, так і аднаастаўнымі сказамі: *Усіх — у горад!* (Звязда). *Сыночак, куды ж гэта цябе* (І. Мележ). *Рантам наш маленьki Уладзік — за начальніка руку* (П. Броўка). *Убегла ў пакой. Кнігі, шыткі са стала — на падаконнік. Стол — ад сцяны. На стол — чисты настольнік* (І. Мележ). *Глядзі за ім... А Гузу — паранку. Зіма на дыходзіць — у лес трэба будзе* (І. Мележ). *А ён задумаў — басейн на пяцьдзесят метраў! Палац з садам* (А. Дзялендзік). Эліптычныя сказы са значэннем уздзеяння або ўзаемадзеяння маюць у сваій структуры акалічнасці і дапаўненні, якія канкрэтызуюць значэнне апушчанага дзеяслова: *Усё от думаю: каб Хадоська была, каб з Канаплянчакаю полечку ці кадрыліцу — на васемнадцаты кален* (І. Мележ). *Не, спаць няма калі! Трэба — за шыткі* (І. Мележ). *Аратаму — яго сявенькі, стральцу — рог, музыку — бубен, ці жалейку, а кавалю — гвозд ці падкову* (М. Танк).

Эліптычныя сказы са значэннем *маўлена* са працэсаў уключаюць абавязкова суб'ект, адрасат або аб'ект маўлення. Суб'ектам маўленчага працэсу звычайна выступае асона, якая ажыццяўляе маўленчы працэс, а адрасатам — той, да каго звяртаюцца. Аб'ект маўленчых працэсаў змяшчае «прадмет» гаворкі, тое, што паведамляеца адрасату: *Чаму ты думаеш, што я жартую? Я — сур'ёзна* (М. Матукоўскі). — *Ты — пра каго? — Я пра — Мар'яну...* (Н. Гілевіч). *Адзін — пра перагрэў планеты і сусветны патон, другі — пра амариценнне сусветнага акіяну, трэці — аб апустынню кантынентаў* (М. Матукоўскі). *Сябе — за найгоркі з грахоў, дарогу — за ўпартасць і муку...* (Т. Бондар). *Пра Аўласа, відаць, нехта — са зла* (А. Макаёнак).

Значную группу складаюць эліптычныя сказы са значэннем *перамяшчэння ў просторы*. Такія сказы ўключаюць суб'ект і абавязкова акалічнасць са значэннем просторавага арыенціра: *А мы — цераз поле і ў лес* (В. Быкаў). *Я лепш — на паляванне. Прывода, Простор...* (А. Дзялендзік). *Я лепш — на вакзал. Пакуль лаўкі не занялі* (В. Быкаў). *Я цябе магу і сілай — у паліцыю. У парадку мабілізацыі* (В. Быкаў). *Усіх — сюды, у ланцуг* (В. Быкаў). *Сяржанта Ягорава — да мяне* (І. Мележ). *Ну што ж, да Кацярыны, лепшай даяркі, — ахвотна* (А. Дзялендзік). *Дык глядзі, пасля абеду забаранаваць — раз! А вечарам на заняткі — два!* (А. Макаёнак). *Пад такім агнём немагчыма нават і па-пластунску* (В. Быкаў).

Эліптычныя сказы маюць неаднозначныя характеристы, і таму абавязкова павінны мець у сваім складзе *паказык значэння*. Ролю ўнутрысказавых паказыкаў значэння эліптычных канструкцый выконваюць даўчыні, акалічнасці, аднародныя або адасобленыя члены, а таксама гардзеляваныя канструкцыі. Да падзення і ў якасці паказык значэння выкарыстоўваюцца ў эліптычных сказах, у якіх колы асьце склад з'яўляецца дастатковым для функцыянування названай атэчкі: *Та бе найперш — аўтамат. Далей — правіцельственная ўстанова* (А. Макаёнак). *Ну і ў атрад, вядома, сходу* (В. Быкаў). *Аўласавым кіном — двайную порцыю аўса* (А. Макаёнак). *Лепш паслухай. Верши і гэтыя — табе* (А. Макаёнак). *Пляшотна — в а м, а в а м — бяда, а в а м — дакука* (Р. Баравікова).

Акалічнасці ў эліптычных сказах, як правіла, указваюць на розныя абставіны працэсу і таму дакладна канкрэтызуюць значэнне апушчанага дзеяслова: *Я — на гарышча, — адразу сагнаўши ўсмешку сказала Марыя* (В. Быкаў). *Хай хто-небудзь спачатку — адзін, як бы ў разведку* (В. Быкаў). *У Вільню б хоць на міг* (Р. Баравікова). *Пад такім агнём немагчыма нават і па-пластунску* (В. Быкаў).

Удакладняць значэнне сказа могуць і аднародныя ў дачыненні да эліпсованаага выказніка. У сказах выразна фарміруецца семантыка апушчанага дзеяслова на аснове ўзаемадзеяння матэрыяльна выражанага выказніка і акалічнасці пры эліпсованым выказніку. Канкрэтызацыя значэння адбываецца тут дзякуючы ўзаемадзеянню кампанентаў сказа: *Рабочая закончыли засытаць кар'ер i — дахаты* (Полымя). Паміж эліпсованым і матэрыяльна выражаным паказыкам могуць усталёўвацца і прычынна-выніковыя адносіны: *Убачыў Піліп у вёсцы немцаў — i назад, у лес, да партызан* (А. Кулакоўскі). Аднародныя выказнікі — матэрыяльна выражаны і эліпсованы — могуць выражаваць неадпаведнасць падзеі: *Салдат доўга — у начную цемру, аднак нічога не заўважыў* (В. Быкаў). Паміж эліпсованым і выражаным дзеясловамі сувязь можа быць злучнікавай і бяззлучнікавай: *Мусіць, пералез цераз плот i — у двор*

да страсты (В. Быкаў). *Мне ён пра гэта не сказаў нічога, у першы выхадны ўзяў у Сяльцы фурманку, вучня, таго пераростка, што пілаваў з ім дрэва, — і зноў у Княжава (В. Быкаў).* *Міхал — сам з сабою ўголос і гэтага не прыкмячаў* (К. Чорны). *Школьнікі летам — ягады і грыбы, і гэтым зарабляюць* (ЛіМ). *Неба — вялікай хмарай, і ад гэтага стала цёмным* (Я. Брыль). *Алена дахаты — позна, і праз гэта не пагаварыла з бацькамі* (А. Русак). Значную ролю ў фарміраванні значэння апушчанага дзеяслова адыгрывае і харктар адносін паміж эліпсаваным і выражаным выказнікамі. Як спалучальныя, так і далучальныя адносіны ўтвараюць ледзь улоўныя адценні значэння, якія і надаюць неабходную семантыку сказу: *Калгас «Новая зара» ўборку зернавых — позна, і ў сувязі з гэтым спазніўся з пасевам азімых* (Звязда). *Васіль пасля заканчэння сельгасакадэміі — у калгас на працу, ды так і застаўся тут назаўжды* (Звязда). *Маці, Алена Пятроўна, сына — у школу рана, у сем гадоў, і гэтым самім выказала жаданне даць Аляксею добрую адукцыю* (Чырвоная змена). Паміж эліпсаваным і выражаным выказнікам могуць фарміравацца прычынна-выніковыя адносіны: *Іван Пятровіч Сяднёў вельмі любіў дзяцей, і менавіта таму трывцаў гадоў — школьнім настаўнікам* (Чырвоная змена). *Партызаны адчуvalі небяспеку, і менавіта таму хутка з вёскі — у лес* (А. Шахавец). *Старшина Васняцоў шкадаваў старую жанчыну, і толькі таму пра сына — нічога* (Звязда). Сінтаксічныя сродкі выражэння далучальных адносін — злучнікі і часціцы — выразна ўказваюць на тое, што эліпсаваны дзеяслой змяшчае вынік у адносінах да выражанага. Фарміраванне семантыкі ў падобных сказах абумоўлена таксама і тым, што любая далучальная канструкцыя (аднародны член, адасоблены, парцэлят і ін.) заўсёды праецируеца ў і структурным плане, і ў семантычным надалучаему канструкцыю.

У якасці паказчыка семантыкі канструкций з эліпсісам дзеяслова часта выкарыстоўваюцца адасобленыя члены сказа-за. Сінтаксічная прырода адасаблення прадвызначае пэўную сэнсавую мэтанаківанасць выражавання. Для канструкцый з эліпсісам дзеяслова важнымі з'яўляюцца камунікатыўныя і семантычныя ўмовы адасаблення. Камунікатыўныя ўмовы адасаблення прадвызначаюць не толькі выдзяленне актуальнага адрэзка інфармацыі, а і прошыпастаўленне імпліцитнаму ў выражаванні. Эліпсіс у сказе фарміруе імпліцитную інфармацыю, якой супрацьпастаўляецца экспліцитная — адасоблены член сказа. З семантычных умоў адасаблення актуальнымі для канструкций з эліпсісам дзеяслова з'яўляеца пабольшаная сэнсавая нагрузкa адпаведных членau у сказе, дзякуючы якія набываюць значэнне дадатковага паведамлення, якое і выступае паказчыкам семантыкі ў канструкцыях з эліпсісам дзеяслова. Прычым сам практэс фарміравання

семантыкі ў эліптычнай канструкцыі з'яўляеца складаным і абу-моўлены некалькімі прычынамі. Па-першае, гэта семантычная спалучальнасць адасобленага члена і эліпсаванага дзеяслова: магчымасць або немагчымасць пэўнай лексемы, што ўваходзіць у склад адасаблення, спалучацца з эліпсаваным дзеясловам. Па-другое, гэта ўзмоўненая сэнсавая нагрузкa адасаблення, дзякуючы якой яно становіцца камунікатыўным і сэнсавым цэнтрам сказа і фарміруе на аснове «адваротнай» валентнасці семантыку эліпсаванага дзеяслова.

Адасобленыя азначэнні могуць выступаць у якасці паказчыка семантыкі ў эліптычных конструкцыях. Падобная функцыя абу-моўлена некалькімі фактамі. Па-першае, гэта харктар семантыка-сінтаксічных адносін паміж адасобленымі азначэннямі і сінтаксічнай пазіцыяй апушчанага выражаніка. Паўпредыкатыўныя адносіны дзякуюць узаемадзейніцаць пазіцыі прадыката з адасобленым азначэннем. А гэта прадугледжвае цесную сінтаксічную ўзаемасувязь паміж названымі кампанентамі, якая стварае базу для фарміравання семантыкі сказа. Другім фактам з'яўляюцца гамінікатыўныя ўмовы адасаблення. Адасобленае азначэнне становіцца камунікатыўным ядром выражавання, што дазваляе прошыпастаўіць выражанае (адасоблены член) і нявыражанае (эліпсаваны дзеяслой). Трэцім фактам з'яўляюцца семантычныя ўмовы адасаблення. Адасоблены член сказа выступае ў якасці не столькі дадатковага паведамлення, колькі семантычнага цэнтра выражавання, які з'яўляеца дамінуючым і вызначае семантыку дзеяслова. Аднак самы важны фактар — сінтактыка эліптычнага сказа, якая дакладна вызначае семантычныя ролі кампанентаў і лексічнае напаўненне эліпсаванага дзеяслова.

Часцей у якасці паказчыка значэння эліптычнага сказа ўжываюцца адасобленыя азначэнні, звязаныя спалучальнай або бяззлучнікавай сувяззю. Пры гэтым паміж эліпсаваным дзеясловам і адасобленым членам сказа ўсталёваюцца паўпредыкатыўныя або, радзей, атрыбутыўныя адносіны. У якасці паказчыка могуць выкарыстоўвацца толькі дапасаваныя адасобленыя азначэнні: *Мірон — калі партрэта, уражаны незвычайнай прыгажосцю маладой жанчыны* (Звязда). *Дзед Саўка, знямель ад навіны, — пасярод хаты* (В. Хомчанка). *Уражаны пажарам, нерухомы і быццам нежывы, Мікалай доўга — у бок вёскі* (А. Бачыла). *Немаўля, закалыханае маці, — ціха ў калысцы* (Б. Мікуліч). *Іван, малады баец, спуджсаны выбухам, — за дэрэвы* (В. Быкаў). Выразны харктар набывае семантычны паказчык, калі ён можа спалучацца толькі з адной лексемай: *Маці, нерухомая і сцішаная, — калі печы* (А. Баранавых). *Малады старшина калгаса Пяцро — да жанчын, нікім не заўважаны* (Звязда). Семантычную выразнасць набываюць эліптычныя канструкцыі, у якіх

у якасці паказчыка выкарыстоўваецца адасоблене азначэнне разам з акалічнасцю: *Маладая жанчына, відаць, жняя, самлелая ад гарачыні, — хутка ў хату* (С. Баранавых). *Алена, вясёлая, — па вуліцы* (У. Шахавец). *Міхась, пакрыўджены братам, — на вуліцу* (Звязда). *Хлопцы, замёрзшыя і злосныя, адразу — да печкі* (Б. Мікуліч).

Паказчыкам семантыкі ў канструкцыях з эліпсісам дзеяслова могуць выступаць і *адасобленыя акалічнасці*. Гэта таксама абумоўлена некалькімі фактарамі: характарам семантыка-сінтаксічных адносін, камунікатыўнымі і семантычнымі ўмовамі адасаблення і правіламі сінтактыкі. У ролі паказчыка значэння выступаюць толькі адасобленыя акалічнасці, якія ўказваюць на спосаб дзеяння, ды і то пры ўмове цеснай семантычнай сувязі з выказнікам: *Мароз раптам, кульгаючы, — цераз двор* (В. Быкаў). Правілы сінтактыкі нярэдка з'яўляюцца асноўным фактарам, які ўпłyвае на фарміраванне семантыкі эліпсаванага дзеяслова. Іншыя фактары — умовы адасаблення і характар семантыка-сінтаксічных адносін — таксама з'яўляюцца важнымі ў працэсе фарміравання семантыкі эліптычнага сказа, але роля іх у гэтым працэсе другасная: *Максім Паўлавіч — да калгаснікаў, патрабуючы ад іх паводзіць сябе спакойна* (Звязда). *Песні — паўсюль, не сціхаючы* (Чырвоная змена). *Жанкі — да брыгадзіра, гамонячы і смеючыся* (І. Мележ). *Я вам — усё, ды падрабязненка, да кожнай дэталі* (Полымя).

Немалаважную ролю ў функцыянованні эліптычных канструкцый адыгрывае і характар семантыка-сінтаксічных адносін паміж паказчыкам і эліпсаваным дзеясловам. Паміж эліпсаваным дзеясловам і адасобленай акалічнасцю могуць фарміравацца і *далучальныя* адносіны. Адасобленая далучальная акалічнасць нямае пабольшаную сэнсавую нагрузкку і выступае ў якасці дакладнага паведамлення. Пры гэтым пэўная «свабода» ў адносінах паміж сінтаксічнымі пазіцыямі дазваляе далучыць неабходны паказчык у патрэбнай форме. І ў падобных сказах аблежавання ў для далучэння паказчыкаў практична няма: *Пашлагён Валянціна Пястроўна — з адной вёскі ў другую, і ўсё пешшу* (Чырвоная змена). *Недалёка ў лесе — птушкі, але спуджана і прыгожна* (В. Быкаў). *Таццяна часта — родныя мясціны, галоўным чынам — летам* (Чырвоная змена). *Бабулька, спужаўшыся паліцаяў, — у запечак, ды і то крадучыся і азіраючыся* (Звязда). *Міхась у горад — усяго адзін раз, ды і то пешшу* (У. Шахавец). *Старышня калгаса — Стары Апанас — пра нарыхтоўку кармоў, прычым увесь час, перабіраючы свае невясялія думкі адну за другой* (Браслаўская звязда). *Раптам — гамонка, ды ўжо далёка, аж у канцы вёскі* (С. Баранавых). *Недалёка — царкоўныя званы, але быццам прыглушана* (В. Хомчанка).

Адасобленая акалічнасць не вельмі часта ўжываецца ў функцыі паказчыка семантыкі. Гэта тлумачыцца тым, што для фар-

міравання семантыкі эліптычнага сказа патрабуюцца адасобленыя акалічнасці са спецыфічным лексічным напаўненнем. Пры паўпредыкатыўнай сувязі паказчык павінен абазначаць спосаб дзеяння. Пры далучальных адносінах семантыка аналітычнага паказчыка больш шырокая — мера і ступень, спосаб дзеяння, час. Гэта і тлумачыць той факт, што далучальная адасобленая акалічнасці некалькі шырэй ужываюцца ў функцыі семантычнага паказчыка, чым акалічнасці, звязаныя паўпредыкатыўнай сувяззю. Ужыванне адасобленых акалічнасцей у функцыі семантычнага паказчыка абумоўлена некалькімі прычынамі. Па-першае, характарам сінтаксічнай сувязі. Адасобленая акалічнасці, звязаныя паўпредыкатыўнай сінтаксічнай сувяззю, маюць двухбаковы ўзаемаабумоўлены характар, што дазваляе дакладна вызначыць сінтаксічную пачіцу эліпсаванага выказніка. Па-другое, ужыванне адасобленай акалічнасці ў функцыі паказчыка семантыкі эліптычнай канструкцыі абумоўлена правіламі сінтактыкі. Адасобленая акалічнасць можа выступаць у якасці паказчыка толькі пры ўмове, калі выразна акрэслівае семантыку дзеяслова, з якім можа стаць падставаючым. На гэтых падставах і можна вызначыць значэнне эліпсаванага дзеяслова.

У якасці паказчыка семантыкі ў эліптычных сказах могуць ужывацца і адасобленыя *далучальныя* дапаўненні. Цікавым з'яўляецца той факт, што паказчыкам семантыкі могуць выступаць толькі далучальная адасобленая дапаўненні. Гэта тлумачыцца тым, што яны прымаюцца да ўсёй часткі сказа і маюць, хоць і аслабленую, сінтаксічную сувязь з эліпсаваным выказнікам, што ўсталёўвае паміж імі пэўныя семантычныя адносіны. Усё гэта дазваляе сформіраваць семантыку апушчанага дзеяслова, а эліптычным сказам — свабодна функцыянуваць у мове: *Партызаны хутка — у хату да дзеда Саўкі, і не што-небудзь, а ваенну маёмасць* (Браслаўская звязда). *Меншы Міхасёў сын, Міколка, — у хату, і не толькі дроў, а і вады* (С. Баранавых). *Заўтра наша Марынка — да нас, і не з кім-небудзь, а з маладым мужам* (В. Хомчанка). Характар семантычнага паказчыка (проціпастваўленне адмоўнага і дадатнага аўектатаў) дазваляе больш выразна прайвіць аўектывныя адносіны.

Таксама значную семантычную выразнасць маюць паказчыкі, што ўказваюць на аўект узаемадзеяння (перцэптыў). Гэта тлумачыцца шырокімі спалучальнымі магчымасцямі названага камплемента. У такіх сказах семантыка апушчанага дзеяслова акрэсліваецца дакладна: *Іван Сямёновіч увесь час — пра ваеннную аперацыю, і ўсё з Пя特ром* (Чырвоная змена). *Старышня калгаса «Слава» П. А. Сапранкоў пра здарэнне — адразу, але не ад саміх удзельнікаў* (Браслаўская звязда). *Не адзін раз школьнікі — пра рэйкавую вайну, але не ад*

саміх партызан (Чырвоная змена). Бабуля казку — да канца, але, відаць, ужо не дзецым, а самой сабе (С. Баранавых). Міхась — увесел час пра загінуўшых партызан, але больш сабе, чым дзеду Цімоху (Полымя). Вось ужо — і Сцяпан, ды з настаўнікам (У. Шахавец). Трэба — у атрад, ды не аднаму (Звязда). Куды ж — мне, ды ад бацькоў (Б. Мікуліч). Хлопцы дахаты — позна, ды і без Сцяпана (Б. Мікуліч).

У некаторых эліптычных сказах паказчык семантыкі не толькі называе аб'ект, але і паказвае, што дзеянне ім не абмяжоўваецца. У такіх выпадках пры паказчыку часта ўжываецца адмоўе з вылучальна-абмежавальнай часціцай: *Калгасныя машины* — на ток, ды не толькі жыта і ячмень, але і пшаніцу (Браслаўская звязда). *Школьнікі* — на хатах і фермах, ды не толькі макулатуру, але і металалом (Маладосць). У дадзеным выпадку паказчык указвае і на аб'ект, які ахопліваецца дзеяннем, што абазначана эліпсаным дзеясловам.

Часам адасоблене далучальнае дапаўненне ў эліптычнай канструкцыі актуалізуецца пры дапамозе часціцы *яшчэ*: *Хіба ты адмовішся* — у тэатр, ды яшчэ з каханай (ЛіМ). *Мы не можам* — да партызан, ды яшчэ з жанчынамі і дзецымі (Звязда). *Хіба мог у такі час Сямён Павасараў* — у лес, ды яшчэ з жонкай і малымі (Браслаўская звязда). У падобных канструкцыях паказчык з'яўляецца семантычнай дамінантай сказа і таму ў спалучэнні з акалічнасцю выразна акрэслівае дзеяслоў, з якім можа спалучацца. Часам супстракаюцца эліптычныя канструкцыі, у якіх паказчык семантыкі, акрамя аб'ектнага значэння, набывае ўмоўна-абмежавальнае значэнне: *Настаўнік увесел час* — падзякі, толькі не ад улад (Чырвоная змена). *Ты, Мікола*, — пра партызана Голубева, толькі п'юсе (Браслаўская звязда). *Нельга* — пра гэта, нават самому брэгкаму ілавеку (Х. Шынклер). *Малы Пятрусь кожны раз* — у зап'яцак, нават ад суседкі — цёткі Матруны (Б. Мікуліч). *Чуткі пра чужае* — моцны ўплыў, асабліва на сялян (Звязда). *Чутка пра здарэнне* — хутка па вёсках, асабліва сярод жыхароў (У. Шахавец).

Відавочна, што адасобленыя члены сказа могуць выконваць ролю семантычнага паказчыка ў эліптычных сказах. Названая функцыя адасобленых членоў сказа абумоўлена некалькімі прычынамі. Важную ролю ў фарміраванні семантыкі дзеяслова адыгрываюць правілы сінтактыкі (або спалучальнасці). Яны дазваляюць вызначыць семантыку дзеяслова, які можа спалучацца з канкрэтнымі лексемамі.

У якасці паказчыка значэння эліптычнай канструкцыі выкарыстоўваецца і *парцэляваныя канструкцыі*. Далучальная адносіны паміж парцэлятам і эліпсаным дзеясловам дазваляюць канкрэтызаваць умовы працякання працэсу або ўказваць на аб'ект дзеяння і таму ўдакладняць значэнне эліптычнага ска-

за: *Вартавы доўга* — у начную цемру. Аднак нічога не заўважыў (А. Кулакоўскі). *Марына Віктараўна* не надта добра — па-польску. Але разумела ўсё (П. Пестрак). *Міхась у бацькоў* — некалькі дзён. *Ды і адразу ў горад на вучобу* (А. Русак). *Стары* — у бок Піліпавай хаты. *Ласкава прыжмурыўшы вочы* (В. Хомчанка). *Піліп — малады ляснік* — у бок смалярні. *Не спяшаючыся, павольна* (К. Чорны). *Змрокі* — усё гусцей. *Па палях* і *вёсках* (В. Каваль). *Наталля ўвесел час імкнулася* — пра сваю радасць. Але каму? (Маладосць). *Мы ў нядзелю* — на экспкурсію ў музей Вялікай Айчыннай вайны. Адразу трох паралельных класы (Звязда). Пасля размовы з суседам *Мікалай Піліпавіч хуценька* — ліст. Да *Таццяны* (А. Бачыла). Радавы *Піліпенка* — у бок возера. З *віントоўкі*. Некалькі разоў (У. Шахавец). *Гуў з бярозай* — пры дарозе. *Пра вясну, пра летні дождж* (ЛіМ). *Вяскозы люд* — пра новыя падзеі. Суседзям і сябрам (Звязда). У *цёмчу, лістападаўскі вечар* Антон Шэмель — пра многае. *Ад землякоу* Браслаўская звязда.

Про гуск дзеяслова ў эліптычных сказах не дазваляе прэдыкатычным катэгорыям (час, лад) выражацца тыповымі сродкамі. Для гэтага ўжываюцца паказчыкі значэння часу і ладу. У якасці іраматычных паказчыкаў выкарыстоўваюцца адзінкі розных узроўняў арганізацыі сінтаксічнай адзінкі. Найбольш паширанымі з'яўляюцца ўнутрысінтагматычныя паказчыкі — лексемы, што ўказваюць на значэнне часу апушчанага дзеяслова. Эліпсаны дзеяслоў можа мець значэнне: *цяперашняга часу*: *Васіль саскочыў з ганка і на момант стаў, думаючы, дзе ісці: вуліцай ці гумнамі*. У іншыя дні хадзіў праз гумны, сёння прыпазніўся, пакуль завёў каня на ўзболатак — можна ісці і вуліцаю. *І на вуліцы цяпер — нікога* (І. Мележ). *Ты што — і сёння на работе* (А. Макаёнак). *Праз тыдзень каб тут былі. А цяпер — па хатах* (А. Макаёнак); *будучага часу*: ... *Турботы — заўтра, а сягодня ты — бесклапотны салавей* (Л. Дранько-Майсюк). *Яшчэ навіна сумненія і нечаканасцю азы: пасля завеі — пачялінне, пасля адлігі — маразы* (А. Разанаў). *Вось яшчэ некалькі дзён і мы — у Царыцыне, потым паварот на Поўнач, пару тыдняў, ад сілы месяц, і мы — за Москвой* (А. Макаёнак). Скончым школу — і за працу, не прапусцім нават дня (П. Броўка) і *прошлага часу*: *Як толькі пачынала вечарэць, разбіралі інструмент і — на станцыю* (І. Мележ). *Ну, хлопцы ўсё выгляdzелі, разведалі і, як сцямнелася, гародамі — на дарогу* (В. Быкаў). *Бывала, у выхадны дзень збрэмся мы і — на Дняпро... I давай — песні* (А. Макаёнак).

Мадальныя характеристыкі ў эліптычным сказе таксама выявляюцца пры дапамозе паказчыкаў. Найбольш часта супстракаюцца эліптычныя сказы са значэннем загаднага ладу. Паказчыкам пабуджальнасці ў названых сказах выступае зваротак: *Маркін! У лангуц!* (В. Быкаў). *Янка, на сход!* — кричаў тым часам Юлік каля другое

хаты (К. Чорны). — *Дзяничык!* — хутка адыходзячы ад яго вёсткі, сказаў капітан: — *Паўзком у хмызняк і ўсіх — назад! Усіх назад, у ланцуг!* (В. Быкаў). У якасці паказчыка значэння загаднага ладу ў эліптычных сказах можа выступаць інтанацыя ў спалучэнні з парцэляванымі канструкцыямі: *У Юравічы! У бальніцу — раз жа!* — сказаў доктар, пазваўшы бацьку з сянец (І. Мележ), з дапаўненнемі: — Ты — са мной (В. Каваль), з часткай складанага сказа: *У каго гранаты — да мяне* (В. Быкаў). Вельмі часта ў якасці паказчыка выступае часціцы давай, давайце, каб, ні: *Давайце — у хату* (І. Мележ). *Давай — на воз* (І. Мележ). *Давайце — да камандзіра* (Б. Мікуліч). *Каб нікому болей — ні слова* (І. Мележ). *Дык глядзі, каб з хаты — нікуды..* (І. Мележ). Без маёй запіскі нікому ні манеткі (А. Макаёнак). Мадальнае адценне пажаданасці або неабходнасці ў эліптычных сказах фарміруюць розныя часціцы: *Толькі б матыну сцежку дагнаць. Толькі б з мамай — няхай перад смерцю* (Т. Бондар). З вейкі мамінай парушынкай у сусвеце ляціць чалавек. Хоць глыточак адзін, хоць расінку на дарогу — на год, як на век (В. Зуёнак). — *Мелка!* — сказаў Міканор Ларывону. — *Глыбей трэба* (І. Мележ). — *На покуць трэба юбілярку!* — напомніў Лёкса Тамашу (Н. Гілевіч).

Паводле структуры эліптычныя сказы падзяляюцца на прости і складаныя. Прости эліптычныя сказы судносяцца з адпаведным поўным і ўключаюць акалічнасці і дапаўненні, якія з'яўляюцца дастатковымі для канкрэтызацыі зместу сказа: *Мы з Анатолем — у брыгады да касцоў* (У. Шахавец). *Мы з начы глухой — у вечны свой світанак...* (Р. Баравікова). *Клаву лепіш бы ў вестку якую* (В. Быкаў). У *Маскву мяне на курсы камандзіраў і — на вршт* (П. Броўка). *А ім — далей, праз рэкі і праз сосны* (Г. Бураўкін). Я тун з дачкой — па справе (А. Макаёнак). *Лена той хвіляю — зніўку самоў* (П. Броўка). *Ярам — долам, каля жытва, цераз лета, з-за рэкі — да цябе, хлапчына, напрасткі* (Г. Бураўкін).

Складаныя сказы з эліпсісам дзеясловахарактарызуюцца структурнай неаднароднасцю. Эліпсацца можа дзяслою у структуры складаназлучанага сказа, і пры гэтым поўная частка сказа канкрэтызуе змест часткі з эліпсісам дзеяслова: *Гэта ж дорага, мусіць, — спалохалася Сцяпаніда.* — *Во, хадзіць няма ў чым.* У *Хведзкі башмакі разарваліся, а ён — скрытку* (В. Быкаў). *Сюды мы вернем якую-небудзь установу, а вам — пяць пакояў* (А. Макаёнак). *Кожны раз — ці ўдзень, ці ўначы — у сенях лякне хто-небудзь, і мяне — як токам* (А. Макаёнак). *I вот закрыем мы ваенныя заводы, а іх — куды?* (А. Макаёнак). *Лісця ўзняўся віхор, і каstryчнік — на двор* (П. Броўка). *Сонца ў небе — аладкай, і зарубкаю — боль на ільбе* (Р. Баравікова). Адчыняюцца дзвёры, і на парозе — *Таццяна Пястроўна* (У. Шахавец). У падобных сказах структурна поўная частка складаназлучанага сказа з'яўляецца

або паказчыкам значэння эліпсанай часткі, або ўдакладненне ці канкрэтызуе яе змест.

У складаназалежных сказах частка з эліпсісам дзеяслова з'яўляецца, як правіла, сэнсава самастойнай і пры гэтым уда-кладненне або канкрэтызуе змест галоўнай часткі. Паказчыкамі значэння апушчанага дзеяслова тут выступаюць акалічнасці або дапаўненні: *Радуйся, што сэрца — на шматкі...* Ад надрыўных думак і дыхання (Р. Баравікова). *Калі ўдасца, табе найперш — аўтамат* (В. Быкаў). *Толькі скажы яму, каб дзве фотакартачкі* (А. Макаёнак). *Тут жа — дамбу трэба, плаціну трэба, каб затрымаць тых, што ў горад бягучы* (А. Макаёнак). *Мне галоўнае, каб у партызыаны* (В. Быкаў).

Эліпсацца можа дзяслою і ў структуры складаных сказаў з простай мовай. Проплук дзеяслова можа назірацца як у словах аўтара, так і у простай мове. Пры гэтым поўная частка ўдакладненне, канкрэтызуе змест эліптычнай або выконвае ролю семантычнага паказчыка: — *Яе, — кінуў ён на Сцяпаніду, — нікуды за парог* (В. Быкаў). — *Вас не пытаюць, таварыш сяржант! — і да мяне — крыху цічэй сіле ўсё тым жа тонам* (В. Быкаў). — *Ты — пра каго? — Я — пра Мір'яну* (Н. Гілевіч). *Я — на гарышча, — адразу сагнаўшы ўсмешику сказала Марыя* (В. Быкаў). — *Клава — у асець! — гукнуў ён радысты* (З. Быкаў). — *Ты як — па вуліцы? — глухім, перацятым голасам запытаяў ён* (І. Мележ).

У складаных сказах могуць быць эліптычнымі і ўсе часткі. У гэтым выпадку ў якасці паказчыка значэння эліпсанага дзеяслова выступаюць унутрысінтагматычныя сродкі — дапаўненні і акалічнасці: *Аратаму — яго сявењкі, стральцу — рог, музыку — бубен ці жалейку, а кавалю — гвозд ці падкову* (М. Танк). *Аблога цішыні — вакол, абломак месяца — у аблоках* (Т. Бондар). *Шырокі кузаў роўна з берагамі насыпаны пахучым цёплым зернем, а я — на-версе, на рудым брызенце, пры мне — куфэрак, мой дарожны скарб* (М. Танк). *Зязюля мае рацыю: сэканомленыя сродкі — на земляробства* (А. Дзялендзік). *З лета — стог, аблакдзены кляёнкай, на штыкетах — жоўтая глякі* (Р. Баравікова). *За фільмам — фільм, за кнігай — кніга* (Р. Барадулін). *Пляшчота — вам, а вам — бяда, а вам — да-кука* (Р. Баравікова). *Мне — разум, вушам — слых, вачам — відушчасць, вуснам — голас* (М. Танк). *Я — за вінтоўку, сабе — на плячо, нася- сам — у цялегу ды на конях* (В. Быкаў). *Адзін — пра перагрэў пла-неты і сусветны патон, другі — пра амярцвенне сусветнага акіяна, трэці — аб апустыннівні кантынентаў* (М. Матукоўскі).

Відавочна, што эліптычныя сказы пры наяўнасці неабходных умоў функцыянавання шырока выкарыстоўваюцца ў тво-рах мастацкай літаратуры і ў публіцыстычна-інфармацыйных тэкстах.

## ЗМЕСТ

<b>Прадмова.....</b>	3
<b>Уводзіны (В. П. Русак).....</b>	5
<b>СЛОВАЗЛУЧЭННЕ (А. Я. Міхневіч, Т. Р. Рамза) .....</b>	7
Нарматыўныя аспекты сінтаксісу словазлучэння.....	7
Нарматыўныя аспекты ўтварэння простых падпарафкавальных словазлучэння.....	11
Бінарнасць словазлучэння.....	11
Свабодныя і несвабодныя словазлучэнні.....	11
Фармальна-граматычна спалучальнасць слоў.....	12
Марфалагічныя асаблівасці слоў.....	14
Семантыка-сінтаксічная спалучальнасць слоў.....	14
Словазтваральнаяная асаблівасці слоў у словазлучэнні.....	15
Віды падпарафкавальнай сувязі слоў.....	16
Розніца паміж слабым кіраваннем і іменным прымыканнем.....	18
Сродкі падпарафкавання слоў.....	19
Парафак слоў у словазлучэнні.....	20
Наюнасць сіонімаў для словазлучэння.....	20
Семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж словамі ў словазлучэнні.....	21
Неадназначнасць (аманімічнасць) словазлучэння.....	23
Парафгматыка словазлучэння.....	24
Нарматыўныя аспекты ўтварэння складаных падпарафкавальных слова-злучэння.....	24
Способы пабудовы складаных словазлучэння.....	25
Сінтаксічна члянімасць складаных словазлучэння.....	26
Бінарнасць складаных словазлучэння.....	26
Сінтаксічныя сувязі ў складаных словазлучэннях.....	27
Парафак слоў у складаных словазлучэннях.....	27
Сінанімія складаных словазлучэння.....	27
Аманімія складаных словазлучэння.....	28
Нарматыўныя аспекты ўжывання простых і складаных падпарафкавальных словазлучэнняў у сказе.....	28
Сінтаксічныя працэсы ў сказе (тэксле).....	28
Даўжыня словазлучэння.....	35
Стылістычныя ўласцівасці словазлучэнняў і іх ужывальнасць.....	35
Нарматыўна-сэнсавая ацэнка словазлучэнняў.....	36
<b>СКАЗ (В. П. Русак).....</b>	38
Тыпы сказаў паводле мэты паведамлення і інтанацийнага афармлення.....	40
Апавядальныя сказы.....	40
Пытальныя сказы.....	40
Пабуджальныя сказы.....	42
Клічныя сказы.....	43
Тыпы сказаў паводле адносін зместу выказвання да рэчаіснасці.....	44
Тыпы сказаў па структуры .....	45

<b>Просты сказ .....</b>	47
Агульная характеристыка .....	47
Галоўныя члены сказа .....	49
Дзейнік. Спосабы выражэння дзеяніка .....	50
Выказнік. Спосабы выражэння выказніка .....	52
Каардынацый выказніка з дзеянікам .....	57
Даданыя члены сказа .....	65
Сінкраптычныя члены сказа .....	69
Дэтэрмінуочныя члены сказа .....	70
Парафак слоў і актуальнае чляненне .....	71
Ускладненне выказвання, паб. даванага на падставе простага сказа .....	73
Аднастайная сказы .....	81
Агульная характеристыка .....	81
Пэўна-асабовыя сказы .....	83
Няпэўна-асабовыя сказы .....	84
Абагульнасць асабовыя сказы .....	86
Безасабовыя сказы .....	87
Інфініт. члены сказы .....	93
Намінатычныя сказы .....	95
Хан-рукцы, якія прымыкаюць да намінатыўных сказаў .....	100
Ракатыўныя сказы .....	100
Ген-ічныя сказы .....	103
Нячленыты сказы .....	104
Нігточныя сказы .....	105
Элітычныя сказы (Н. У. Чайка) .....	105
Складаны сказ (І. Л. Бурак) .....	116
Агульная характеристыка .....	116
Складаназлучаныя сказы .....	120
Агульная характеристыка .....	120
Складаназлучаныя сказы са спалучальнымі часткамі .....	121
Складаназлучаныя сказы з супастаўляльнымі часткамі .....	125
Складаназлучаныя сказы з пералічальні-размеркавальнымі часткамі .....	131
Складаназлучаныя сказы з далучальнімі часткамі .....	133
Складаназлучаныя сказы з рознымі часткамі .....	139
Складаназалежнія сказы .....	139
Агульная характеристыка .....	139
Складаназалежнія сказы з даданымі дзеянікамі .....	143
Складаназалежнія сказы з даданымі выказнікамі часткамі .....	145
Складаназалежнія сказы з даданымі азначальными часткамі .....	146
Складаназалежнія сказы з даданымі дапаўнільными часткамі .....	148
Складаназалежнія сказы з даданымі часткамі часу .....	149
Складаназалежнія сказы з даданымі часткамі месца .....	151
Складаназалежнія сказы з даданымі часткамі прычыны .....	152
Складаназалежнія сказы з даданымі часткамі мэты .....	154
Складаназалежнія сказы з даданымі часткамі ўмовы .....	155
Складаназалежнія сказы з даданымі ўступальными часткамі .....	157
Складаназалежнія сказы з даданымі выніковымі часткамі .....	158
Складаназалежнія сказы з даданымі часткамі меры і ступені .....	159
Складаназалежнія сказы з даданымі часткамі способу дзеянія .....	160
Складаназалежнія сказы з даданымі парашынальнымі часткамі .....	161
Складаназалежнія сказы з даданымі далучальнімі часткамі .....	163
Складаназалежнія сказы ўскладненай будовы (Т. Я. Шэмет) .....	165
Бяззлучнікавыя складаныя сказы (І. Л. Бурак) .....	187

Агульная характеристыка .....	187
Бяззлучнікавыя складаныя сказы са спалучальнymі (пералічальнymі) часткамі .....	189
Бяззлучнікавыя складаныя сказы з супастаўляльнymі часткамі .....	191
Бяззлучнікавыя складаныя сказы з дзейнікавымі часткамі .....	192
Бяззлучнікавыя складаныя сказы з выказнікавымі часткамі .....	193
Бяззлучнікавыя складаныя сказы з азначальнymі часткамі .....	193
Бяззлучнікавыя складаныя сказы з дапаўняльнymі часткамі .....	194
Бяззлучнікавыя складаныя сказы з акалічнаснымі часткамі .....	195
Бяззлучнікавыя складаныя сказы з далучальнymі часткамі .....	197
Бяззлучнікавыя складаныя сказы з рознымі часткамі .....	200
Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі (камбінаваныя складаныя сказы) ...	200
Агульная характеристыка .....	200
Разнавіднасці складаных сказаў з рознымі відамі сувязі .....	201
<b>ЭКСПРЕСІЎНЫ СІНТАКСІС (В. У. Русак)</b> .....	204
Парцэляцыя .....	207
Сегментация .....	212
Парантэза .....	215
Сінтаксічны паралелізм .....	220
Перыяд .....	224
Драбленне тэксту на міні-абзацы .....	227
<b>СПОСАБЫ ПЕРАДАЧЫ ЧУЖАСЛОЎЯ (В. П. Русак)</b> .....	232
Простая мова .....	232
Ускосная мова .....	235
Няўласна-простая мова .....	236

Даведачнае выданне

## КАРОТКАЯ ГРАМАТИКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

У дзвюх частках

### Частка 2

#### Сінтаксіс

Рэдактар *I. A. Старасіца*

Мастацкі рэдактар *T. Дз. Царэва*

Тэхнічны рэдактар *Ю. А. Дашкеўіч*

Камп'ютэрная вёрстка *O. A. Таўстая*

Падпісаны да друку 03.09.2009. Фармат 60×90 1/16. Папера афсетная. Гарнітура Таймс. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 15,0. Ум. фарб.-адб. 15,5. Ул.-выд. арк. 15,7. Тыраж 1000 экз. Заказ 2757.

Рэспубліканскэе унітарнае прадпрыемства «Выдавецкі дом «Беларуская навука». ЛІ № 02330/0494405 ад 27.03.2009. Вул. Ф. Скарны, 40, 220141, г. Мінск.

Філіял № 1 АТТ «Чырвоная зорка». ЛІ № 02330/0494160 ад 03.04.2009.  
Вул. Савецкая, 80, 225409, г. Баранавічы.